

**A.A. Пенязь**

БДУ (Мінск)

## **РАЗВІЦЦЁ ІНСТИТУТА АДВАКАТУРЫ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОУСКІМ у XVI ст.**

Адвакаты (пракуратары) як прафесійныя абаронцы чужых інтарэсаў у судзе вядомы у Беларусі з пачатку XVI ст.

Статуты адлюстроўвалі паслядоунае развіццё палажэння ў і нормаў адносна адвакатуры і яе спецыфікі. Так у Статуте 1529 г. меўся артыкул, які забараняў чужаземцам быць адвакатамі ў судзе. У Статуте 1588 г. меліся ўжо 6 артыкулаў, якімі усталёўваўся парадак працэсальнага прадстаўніцтва, права і абавязкі адвакатаў (пракуратораў) (раздз. IV, арт. 56–61). Увогуле судовая практыка Вялікага княства Літоускага дае цікавы і разнастайны матэрыял, праз які назіраецца паслядоунае развіццё адвакатуры.

Прычыны узінкення інстытута адвакатуры некаторыя навукоўцы звязваюць з увядзеннем у дзеянне Статута 1529 г., які вывеу на першое месца значэнне пісанага права, а не звычаёвага, тым самым паклаушы пачатак новаму этапу ў развіцці судаводства. Пасля выдання яго узінкае мноства пытанняў адносна тлумачэння закона аб падсуднасці спраў, іскавай даўнасці, няякімі удзельнікамі судовага працэсу на суд і інш.

У гэтых перыяд новы інстытут характэрны больш для Гаспадарскага суда, куды часцей за ўсё звярталіся радавітыя феадалы. А у мясцовых судах працэс ішоў найбольш без прадстаўніцтва. Аднак паступова адвакаты пачалі дзейнічаць пры гродскіх і земскіх судах, а таксама пры Галоўным Судзе.

Трэба адзначыць, што працэс удасканалення судовага ладу і судаводства патрабаваў прафесійнай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў. Так, частка суддзяў і адвакатаў атрымлівалі адукацыю у заходнегерманскіх універсітэтах, дзе ужо з сярэдзіны XV ст. вырасла колькасць кафедраў рымскага права.

Ужо у XVI ст. у даволі шматлікіх тыпаграфіях Вялікага княства Літоускага друкаваліся юрыдычныя кнігі. Першай жа спецыяльнай юрыдычнай установай у Вялікім княстве Літоўскім стала Святаяанская школа грамадзянскага права (1566–1579 гг.).

Працэс адукацыі патрабаваў і некаторых практычных навыкаў. Напрыклад, М. Навакоўскі адзначае, што у Вялікім княстве Літоўскім мелі месца і так званыя «апліканты» — стажоры пры адвакатах. Пасля пазнага перыяду стажыроўкі яны падавалі заяву (прапшэнне) у мясцовы суд, які і надзяляў правам на заняцце адвакацкай дзейнасцю.

Абаронца павінен быў добрасумленна выконваць свае абавязкі. Здрада свайму даручыцелю разглядалася як здрада слугі свайму пану і магла карацца смерцю. За нядобрасумленнае вядзенне справы адвакат карауся турэмным зняволеннем на чатыры тыдні і павінен быў выплаціць усе страты, якія па яго віні панёс даручыцель (раздз. IV, арт. 57–61).

Калі адвакат перадаў супрацьлегламу боку інфармацыю пра дакументы даверніка і пачаў весці справу гэтага чалавека, ён не дапускаўся да выступлення ў судзе. У выпадку хваробы адвакат павінен быў папярэдзіць свайго даверніка і суд. Прычыны няяўкі і дзейні адваката ў выпадку іх узнікнення рэгламентаваліся Статутам 1588 г. (раздз. IV, арт. 59).

Асабліва жорстка караліся праектараты за няяўку на працэс без слушных прычын. Так, Статут прадугледжваў пакаранне смяротнай карай абаронцы, які не явіўся ў суд, сказаўшымся хворым, а на наступным судовым пасяджэнні не згадзіўся прысягнуць пра сваю хваробу.

Пры жаданні ён мог адмовіцца ці перадаць паўнамоцтвы на вядзенне справы іншаму праектарату. Немалаважным было тое, што з асобамі, якія папрасілі суд прызначыць ім адваката, але не маглі заплаціць, абаронца абавязаны быў працаўца бясплатна. Праектарат жа, які адмаяўляўся ад іх абароны або замаруджваў такія справы, пазбаўляўся пасады (раздз. IV, арт. 57). Пры гэтым ніхто не мог прымусіць истца або адказчыка запрасіць да справы адваката, аб чым гаварылася ў соймавых пастановах (канстытуцыях) 1543 г. і Статуте 1588 г. (раздз. IV, арт. 57, 59).

**T.M. Пехома**

БГЭУ (Мінск)

## **АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

В последнее время значительно увеличилось количество игорных заведений на территории Республики Беларусь. В первую очередь это связано с действующим Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которому с 1 июля 2009 г. весь игорный бизнес осуществляется только в четырех специально отведенных зонах, и недавно принятому Закону Республики Украины от 15 мая 2009 г. № 4268 «О запрете игорного бизнеса в Украине». Соответственно проблемы, возникшие в соседних странах — участницах СНГ относительно дальнейшего регулирования деятельности в сфере игорной индустрии, создали предпосылки для развития этого вида бизнеса в Беларуси.

Результатом кардинальных перемен в области игорного бизнеса в России и Украине явилась незамедлительная реакция органов государственной власти в Республике Беларусь по усовершенствованию государственного регулирования рассматриваемой деятельности. Так, на сегодняшний день Министерством спорта и туризма Республики Беларусь подготовлен проект Указа «О некоторых мерах по совершенствова-